

# Слова Жыіцця



Май 2013

"Давайце, і будзе вам дадзена: мераю добраю, утрэсенаю, умятаю і перапоўненаю адсыплюць вам ва ўлоньне вашае".



(Лк 6,38)



Ці здаралася так,  
каб ты атрымаў  
ад некага падарунак  
і адчуў патрэбу  
адказаць узаемнасцю?



**І не дзеля таго, каб адплаціць доўг, але каб выказаць сапраўдную падзяку і любоў? Напэўна, так бывала.**


Калі здаралася з табою такое,  
то можаш сабе ўявіць,  
як гэта ёсць у Бога; у Бога,  
які ёсць Любоўю.





Ён заўсёды адказвае ўзаемнасцю на кожны падарунак, які мы даем нашым бліжнім у Яго Імя. Сапраўдныя хрысціяне перажываюць гэта вельмі часта. І кожны раз гэта нечакана.

Бо Бог невычарпальны ў сваіх ідэях.  
Можна было б ўзгадаць тут сотні тысяч  
прыкладаў, можна было б напісаць  
цэлую кнігу пра гэта.





І адразу выявілася б  
тое, наколькі  
праўдзівыя гэтыя  
словы: «мераю  
добраю, утрэсенаю,  
умятаю  
і перапоўненаю  
адсыплюць вам  
ва ўлоньне вашае",  
якія апісваюць  
багацце, з якім Бог  
ўзнагароджвае,  
Ягоную шчодрасць.



"Надыходзіла ноч, калі ў сціплай кватэры ў Рыме  
некалькі дзяўчат, якія хацелі жыць паводле Евангелля,  
рыхтаваліся да сну.





Раптам у дзверы пазванілі. Хто б гэта мог прыйсці ў такі час? У дзвярах стаяў чалавек, на твары якога быў выраз вялікага непакою і нават распачы: на наступны дзень яго разам з ягонай сям'ёй павінны высяліць з кватэры за няўплату арэнды.

Дзяўчаты пераглянуліся і,  
не кажучы ні слова, палезлі  
ў скрыню, дзе захоўвалі рэшту  
ад сваіх зарплатаў ды грошы,  
адкладзеныя, каб аплаціць  
рахункі за газ, тэлефон  
і святло.




Без ваганняў аддалі ўсё  
яму.

У тую ноч заснули щасливця.  
Але хтосьці памятаў пра іх.



Яшчэ да світання зазваніў тэлефон:



'Зараз жа еду да вас у таксі',  
азваўся голас таго самага  
чалавека. Здзіўленья, яны чакалі.




Твар госця казаў,  
што нешта змянілася:  
'Учора ўвечары,  
як толькі я вярнуўся  
дадому, я атрымаў  
спадчыну, якой ніколі  
не чакаў. Сэрца сказала  
мне, што я павінен  
падзяліцца з вамі'.  
Падараваная ім сума  
была ўдвая большая  
за тую, якую яму  
так шчодро ахвяравалі."



"Давайце, і будзе вам дадзена: мераю добраю,  
утрэсенаю, умятаю і перапоўненаю  
адсыплюць вам ва ўлоньне вашае".





Ці перажываў і ты калі-  
небудзь падобны досвед?

Калі не, то памятай,  
што дар, ахвяраваны таму,  
хто просіць, павінен  
аддавацца бескарысліва,  
без разліку на адплату.

Паспрабуй.

Але не дзеля таго,  
каб пабачыць эфект,  
а толькі таму,  
што любіш Бога.



Кажаш: "Не маю нічога."  
Няпраўда.




**Калі мы пажадаем, мы знойдзем у сябе невычэрпныя скарбы:  
наш вольны час, сэрца, ўсмешку, спагаду, нашу культуру,  
супакой, наша слова, якое можа пераканаць каго-небудзь  
заможнага падзяліцца з тым, хто нічога не мае...**

Кажаш: "Але я не ведаю, каму даць."



Азірніся вакол: успомні таго хворага ў бальніцы, адзінокую ўдаву, сябра, які адышоў ад цябе прыгнечаны, таго маладога, заўсёды сумнага беспрацоўнага, брата, які патрабаваў дапамогі, свайго сябра ў турме, таго нясмелага вучня?  
У іх чакае цябе Хрыстос.

Трымі хрысціянскую паставу,  
якой прасякнута ўсё Евангелле,  
і якая не дазваляе замыкацца ў сабе  
і ў празмерных клопатах.



Адкінь самаўпэўненасць,  
заснаваную на зямных выгодах,  
і абапрыся на Бога.  
Так спраўдзіцца твая вера ў Яго,  
якая хутка будзе пацверджана  
падарункам, які вернецца  
да цябе.



Няма сумніваў, што Бог дзейнічае такім чынам не дзеля таго,  
каб зрабіць багатым Сябе або ўзбагаціць нас. Ён робіць гэта,  
каб многія іншыя ўбачылі гэтыя маленькія цуды,  
справакаваныя нашым падарункам, і зрабілі тое ж самае.





Ён робіць гэта, каб мы, маючы больш, маглі больш аддаць,  
каб мы - як сапраўдныя адміністратары дабротаў, якія  
належаць Богу - дазволілі ім цыркуляваць у асяроддзі людзей,  
якія нас акружаюць, аж да таго, каб казалі пра нас гэтак жа,  
як некалі было сказана пра першую суполку ў Ерусаліме,  
"ня было сярод іх анікога ў нястачы".



**Хіба не адчуваеш,  
што жывучы такім  
чынам, ты будзеш  
удзельніцаць  
у сацыяльным  
абнаўленні,  
якога чакае свет?**

"Давайце, і будзе вам дадзена".

Зразумела, Езус перад усім кажа тут пра ўзнагароду, якую мы атрымаем на нябёсах, але тое, што сустрэне нас тут, на зямлі, з'яўляецца заветаў і гарантыяй гэтай ўзнагароды.







“Давайце, і будзе вам  
дадзена: мераю добраю,  
утрэсенаю, умятаю  
і перапоўненаю  
адсыплюць вам  
ва ўлоньне вашае”.

Testo di Chiara Lubich, scritta ad ottobre 1998

Grafica [Anna Lollo](#) Grafica Anna Lollo in collaborazione con don [Placido D'Omina](#)  
(Sicilia, Italia)

\* \* \*

Il commento alla Parola di Vita è tradotto ogni mese in 96 lingue e idiomi,  
e raggiunge vari milioni di persone in tutto il mondo  
tramite stampa, radio, TV e via internet.

Per informazioni [www.focolare.org](http://www.focolare.org)

.

Questo PPS, in diverse lingue, è pubblicato su [www.santuariosancalogero.org](http://www.santuariosancalogero.org)